

# Роднае слова



## Рэдакцыйная калегія

доктар філалагічных навук А. Бельскі (намеснік)  
доктар філалагічных навук М. Прыгодзіч (намеснік)  
доктар педагогічных навук М. Яленскі (намеснік)  
доктар мастацтвазнаўства Т. Габрусь  
доктар філалагічных навук У. Гніламёдай  
доктар мастацтвазнаўства В. Дадзіёмана  
доктар філалагічных навук В. Іўчанкаў  
доктар філалагічных навук І. Казакова  
доктар гісторычных навук,  
доктар архітэктуры А. Лакотка  
доктар філалагічных навук А. Ліс  
доктар філалагічных навук А. Лукашанец  
доктар філалагічных навук В. Максімовіч

доктар мастацтвазнаўства У. Мартынаў  
доктар філалагічных навук А. Ненадавец  
доктар філалагічных навук В. Новак  
доктар педагогічных навук І. Паўлоўскі  
доктар мастацтвазнаўства В. Пракапцова  
доктар філалагічных навук В. Рагойша  
доктар філалагічных навук І. Роуда  
доктар філалагічных навук І. Саверчанка  
доктар філалагічных навук В. Старычонак  
кандыдат філалагічных навук М. Трус  
доктар філалагічных навук М. Тышына  
доктар філалагічных навук І. Чарота  
доктар філалагічных навук Т. Шамякіна

## Навуковыя кансультанты

Г. Адамовіч, Р. Аладава, М. Аляхновіч,  
Г. Арцямёнак, А. Багданава, З. Бадзевіч,  
А. Белая, Д. Дзятко, Т. Казакова,  
В. Карамазаў, У. Каяла, В. Лемцюгова,  
І. Лепешаў, Е. Лявонава, В. Ляшук,

В. Ляшчынская, А. Макарэвіч, З. Мельнікова,  
П. Міхайлаў, М. Мушынскі, М. Новік,  
В. Рагауцо, В. Русілка, У. Сенькавец,  
А. Солахаў, А. Станкевіч, П. Сцяцко,  
Т. Тамашэвіч, Н. Усава, Н. Шаранговіч, І. Штэйнер

## Рэдакцыйная рада

Р. Бабашка, М. Бубешка, І. Булаўкіна,  
В. Давідовіч, В. Душэўская, Р. Ільіна,  
Г. Запартыка, З. Камароўская, В. Кажура,

Л. Лазарчык, А. Ляшковіч, Л. Макарэвіч,  
А. Марціновіч, Г. Марчук, М. Пазнякоў, А. Панфіленка,  
Т. Прадзед, Л. Собаль, І. Таяноўская, Т. Шэляговіч

## Над нумарам працавалі

рэдактары:

**Вольга Крукоўская** (*Методыка і вопыт: Наставнік прапануе, З вопыту работы, Малады даследчык прапануе, Актуальная тэма, Метадыст прапануе, Дыдактычны матэрыял; Калі закончыўся ўрок: З вопыту работы, Наставнік прапануе*),

**Крысціна Пучынская** (*Літаратура і час: Майстэрства творцы, Шматгалоса рэха, З архіваў часу, Пошуки і знаходкі, Літаратура ў кантэксле жыцця, Беларуская літаратура XXI стагоддзя, Крытыка і*

бібліографія, Перазовы; Каляндар памятных датай і юбілейных дзён; Крыжаванка),

**Ларыса Сагановіч** (*Мовы рэсы непаўторныя: Віншаем юбіляра!, Таямніцы слова, Мовазнайчы досвед, Мова мастацкіх твораў, Малады даследчык прапануе, Новыя выданні*),

**Наталля Шапран** (*Нацыянальная і сусветная культура: На скрыжаванні культур, Традыцыйная культура, Лучнасць музы, Народныя абрады і звычаі, Гасцёўня, Першавера продкаў*),

намеснік галоўнага рэдактара  
адказны сакратар  
дэяжурны рэдактар  
літаратурны рэдактары  
тэхнічны рэдактар  
галоўны бухгалтар

**Марыя Кныш,**  
**Вольга Барздова,**  
**Наталля Шапран,**  
**Крысціна Пучынская, Вольга Крукоўская,**  
**Канстанцін Лісецкі,**  
**Валянціна Ракіцкая.**

2014/2  
(314)  
ЛЮТЫ

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:  
МИНІСТЭРСТВА  
АДУКАЦЫІ  
РЭСПУБЛІКІ  
БЕЛАРУСЬ,  
ГРАМАДСКАЕ  
АБ'яднанне  
“САЮЗ  
ПІСЬМЕННІКАЎ  
БЕЛАРУСІ”

УСТАНОВА  
«РЭДАКЦЫЯ ЧАСОПІСА  
“РОДНАЕ СЛОВА”»

Часопіс выходзіць  
з 1988 года  
(у 1988 – 1991,  
№№ 1 – 48,  
выдаваўся пад назвай  
“Беларуская мова  
і літаратура ў школе”)

Галоўны рэдактар

**Зоя Іванаўна  
ПАДЛІПСКАЯ**

# З м е с т

## ЛІТАРАТУРА І ЧАС

|  |    |
|--|----|
| <b>Ярац Алег, Ярац Віктар.</b> Балочая балада: Да стагоддзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова.....                                       | 3  |
| <b>Якавенка Наталля.</b> Прыклад хуткага росту: Аўтапераклады Аркадзя Куляшова.....  | 6  |
| <b>Жыбуль Віктар.</b> "Пружанскі барон": Жыццё і творчасць Алеся Гародні. Заканчэнне .....   | 9  |
| <b>Трус Мікола.</b> Шаўчэнкаўская рапытэты і невядомыя аўтографы Янкі Купалы .....   | 12 |
| <b>Рымарчук Надзея.</b> Узаемадзеянне мастацка-публіцыстычнага тэксту і фатаграфічнай выявы ў кнізе "Дзіця Чарнобыля" Мэрле Хільбк ..... | 15 |
| <b>Зарэцкая Вера.</b> З клопатам пра сёння і заўтра беларусаў: Прыгодніцкая проза Зінаіды Дудзюк .....                                   | 20 |

## МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

|   |    |
|---|----|
| <b>Жыганава Алена, Кудраватых Ірына.</b> "І немагчымае магчыма таму, хто ўзяў рубеж круты...": Васілю Старычонку – 60 ..... | 26 |
| <b>Старычонак Васіль.</b> Другасныя ментальныя намінацыі: На матэрыяле ад'ектыўнай лекскі .....                             | 28 |
| <b>Каўрус Алеся.</b> З абсягу ўжывання тэрмінаў. Не толькі лінгвістычных. Заканчэнне .....                                  | 31 |
| <b>Пятрова Наталля.</b> Графічнае вылучэнне лексем у тэкстах Mixася Зарэцкага .....   | 37 |
| <b>Галузда Ірына.</b> Язэп Драздовіч – лексіограф.....  | 40 |
| <b>Міхайлаў Павел.</b> Прыгаршыя залацінак у лексічных каралі Брэстчыны: Пра слоўнік Валянціны Касцючык .....               | 44 |

## МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

|   |    |
|---|----|
| <b>Шарко Вольга.</b> Паэма "Бандароўна" Янкі Купалы: Урок беларускай літаратуры (IX клас) .....                       | 47 |
| <b>Куліковіч Уладзімір.</b> Матывацыя арфаграфічнай граматнага пісьма па-беларуску сярод школьнікаў і студэнтаў ..... | 50 |
| <b>Гаўрош Ніна, Савіцкая Ірына.</b> Семантыка-функцыянальныя тыпы намінатыўных сказаў .....                           | 55 |
| <b>Мотрэнка Таццяна.</b> Засваенне ключавых паняццяў тэорыі журналістыкі на факультатыўных занятках...                | 58 |
| <b>Кныш Марыя.</b> Аналітычная культура педагога: Умовы фарміравання .....  | 60 |
| <b>Сукора Людміла.</b> Біяграфія і творчасць Аркадзя Куляшова: Тэст (Х клас) .....                                    | 62 |

## КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК

|   |    |
|---|----|
| <b>Рубашная Лера.</b> Сцэнарый спектакля паводле рамана "Каласы пад сярпом твайм" Уладзіміра Караткевіча. Заканчэнне .....                          | 65 |
| <b>Сукора Людміла.</b> "Есць у паэта свой аблог цалінны...": Інтэлектуальная гульня, прысвечаная жыццю і творчасці Аркадзя Куляшова (XI клас) ..... | 72 |
| <b>НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА</b>  |    |
| <b>Кушнірэвіч Аляксандр.</b> Нямецка-беларускія мастацкія сувязі XI – пачатку XXI ст. Заканчэнне.....   | 75 |
| <b>Лабачэўская Вольга.</b> Карункі "на клёцках", "анталяжы і фарботы": Да гісторыі развіцця карункапляцення на Беларусі. Заканчэнне.....            | 79 |
| <b>Бароўская Ірына.</b> "Парушыўшы законы прыцягнення...": Песенна-паэтычная спадчына Аркадзя Куляшова .....  | 82 |
| <b>Казакова Ірына.</b> Вясельныя абраады беларусаў і кітайцаў (вяселле і дзіехун) .....   | 84 |
| <b>Падліпская Зоя.</b> "Галоўная мэта майго жыцця": Інтэрв'ю з Анатолем Статкевічам-Чабаганавым .....   | 88 |
| <b>Дудзюк Зінаіда.</b> Здань забытага міфа. <i>Працяг</i> .....   | 92 |

|   |
|---|
| <b>Крытыка і бібліяграфія.</b> <b>Шматкова І.</b> Біяграфія Галіны Каржанеўской у вершах і нарысах: Пра кнігу "Што вартадарадасці і слёз..." Г. Каржанеўской (22). <b>Трус М.</b> Сусветная паэзія па-ўкраінску: Пра кнігу "Выбраныя творы" П. Тышыны (24). |
| <b>Перазовы. Трус М.</b> "Слова" ў аснове ўкраінска-беларускай узаемнасці (25).   |
| <b>Паэтычная старонка. Тышына П.</b> "Да мовы дакранешся – мякка..." (пер. М. Трус) (24).   |
| <b>Каляндар памятных датоў і юбілейных дзён.</b> Красавік (23, 36).   |
| <b>Крыжаванка. Целеш Л.</b> "І кружыцца планета Куляшова" (96).   |

Часопіс уключаны ў Пералік навуковых выданняў ВАК Рэспублікі Беларусь для друкавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па філалагічных навуках, мастацтвазнаўстве, культуралогії, педагогічных навуках (тэорыя і методыка навучання беларускай мове і літаратуры).

У адпаведнасці з Законам аб друку аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных у артыкуле фактаў і звестак. Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць артыкулы ў парадку амбэркавання, не падзяляючи пункту гледжання аўтара.

Пры перадруку спасылка на "Роднае слова" абавязковая.

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў і ўмовы прыняцця матэрыялаў для аспірантаў гл. на сایце часопіса [www.rs.unibel.by](http://www.rs.unibel.by).

Васіль СТАРЫЧОНАК

## ДРУГАСНЫЯ МЕНТАЛЬНЫЯ НАМИНАЦЫ НА МАТЕРЫЯЛЕ АД'ЕКТЫЎНАЙ ЛЕКСІКІ

Другая палова ХХ і пачатак ХХІ ст. адзначаны неаслабнай цікавасцю айчынных і замежных лінгвістаў да пытанняў намінацыі, якая разглядаецца як устанаўленне адекватных адносін паміж называемым элементам рэчаінсці, уяўленнямі пра гэты элемент і моўнай адзінкай, што рэпрезентуе гэты элемент (прадмет, прымету, дзеянне і інш.). Сярод шматлікай колькасці тыпаў намінацыі асобна вылучаюцца другасныя найменні, якія ўтвараюцца ў сваёй большасці на базе зыходнага значэння слова з выкарыстаннем гукавога афармлення (фанетычнага вобліку) наяўнай у мове лексічнай адзінкі. Практычна любыя другасныя намінацыі – гэта вынік натуральнага развіцця мовы, абумоўленага пазнавальнай і камунікатыўнай дзейнасцю чалавека і звязаным з ёй складаным комплексам гна-сеалагічных, этычных, філософскіх, псіхалагічных і іншых праблем. Другасныя лексіка-семантычныя варыянты (ЛСВ) не проста называюць пэўны фрагмент рэчаінсці, а фармулююць уяўленне пра яго, канцептуалізуюць яго ў чалавечай свядомасці. Гэта новае бачанне прадмета, актуалізацыя яго асобных якасцей і ўласцівасцей, відазмяненне ўражанняў аб прадмете.

У артыкуле разглядаюцца другасныя ад'ектыўныя намінацыі, аўяднаныя агульнай семантычнай прыметай ментальнасцю, якая характерызуецца як разумовая, інтэлектуальная-эмацыйная асаблівасць індывідуума, сукупнасць яго светапоглядных (ідэалагічных, рэлігійных, эстэтычных, этычных, псіхалагічных, духоўных і інш.) уяўленняў, канцептасфера яго ўнутранага свету. Само вылучэнне ментальнай групы не носіць строгага і дакладнага харктару. Асіметрыя моўнага знака выражаетца ў тым, што за пэўнай колькаснай бачнасцю лексічных адзінак змяшчаецца практычна бясконцы сэнсавы кантынуум, які рэалізуецца ў канкрэтных кантэкстовых сітуацыях. У залежнасці ад актуалізацыі той ці іншай прыметы гэтага кантынуума прыметнікі размяркоўваюцца на рацыянальныя (нясуць інтэлектуальна-лагічную ацэнку), эмацыйнальныя (нясуць эмацыйнальную ацэнку) і камбінаваныя (спалучаюць розныя віды ацэнак). Сама ж класіфікацыя другасных ментальных намінацый ґрунтуюцца на ўніверсальных семантычных мадэлях, якія ўлічваюць дзве суадносныя прыметы: а) зыходная паняційная сфера (галіна-крыніца, сфера-донар, фрэйм-крыніца, крыніца метафа-

рычнай экспансіі, канал атрымання інфармацыі, тое, што атаясамліваецца, асацыруеца або параўноўваецца); б) мэтавая паняційная сфера (галіна-мэта, сфера-рэцыпіент, фрэйм мэты, вынік метафорычнай экспансіі, тое, з чым адбываецца атаясамліванне, параўнанне). Такога роду мадэлі складаюць адну з асноўных частак нацыянальнай моўнай карціны, нацыянальнай ментальнасці, у адпаведнасці з якой чалавек дзейнічае, думае, знаходзіць аналогіі і ўніверсальныя ўзаемасувязі паміж з'явамі і прадметамі рэальнасці, пэўным чынам класіфікуе навакольную рэчаінсць. Характэрныя прыметы супастаўляльных аб'ектаў часта адпавядаюць ужо вядомым тыпалагічным мадэлям метафорычных і мэтанімічных пераносаў.

Крыніцай для ўтварэння ментальных ЛСВ выступаюць першасныя значэнні прыметнікаў наступных тэматычных груп.

**1. Параметрычныя прыметнікі.** Вылучаюцца шматлікасцю прымет і выкарыстоўваюцца для характарыстыкі розных уласцівасцей і якасцей чалавека. Такія прыметнікі пры пераходзе ў рэцыпіентную сферу ментальнасці захоўваюць дзве матывацыйныя семы: тое, што перавышае норму і ацэньваецца станоўчы; тое, што ніжэй за норму і ацэньваецца адмоўна. Канкрэтны змест такіх сем залежыць ад экстралингвістичных асацыяцый, замацаваных за словам, а таксама характару спалучальнасці з іншымі словамі: *вялікія (малыя) здольнасці, шырокі (вузкі) кругагляд, высокая (нізкая) культура*. У працэсе ўтварэння другасных ЛСВ могуць актуалізавацца наступныя прыметы: разумовыя здольнасці (*глыбокія веды, глыбокі разум, высокі інтэлект, шырокі кругагляд, маітабнае мысленне*), значнасць асобы (*вялікія вучоны, вялікія палкаводзе, буйныя спецыялісты, высокія госьцы, дробныя чыноўнікі*), унутраны стан (*высокое пачуццё, глыбокая любоў, бязмежнае кахранне*), тактоўнасць, далікатнасць (*тонкія манеры абыходжання*), жорсткасць, рагучасць (*крутыя нораў*), завуальванасць (*тонкія гумар, тонкі намёк*), дэталёвасць, дасканаласць (*тонкае веданне справы*), радыкальнасць (*левы ўхіл*) і інш.

Да параметрычных прымыкаюць фарматыўныя прыметнікі, першасныя ЛСВ якіх указваюць на пэўную форму прадмета, асаблівасці яго знешняга выглядзу: звілістасць, крывізну, вуглаватасць і інш. У гэтай групе вылучаюцца бінарныя пары *прамы,*

роўны – *крывы, касы*, у якіх выразна адлюстроўваецца сувязь ЛСВ галіны фізічнай харктарыстыкі ад'ектаў і сферы чалавечых адносін, больш канкрэтнай і больш абстрактнай сфер спазнання. Пе-раносныя ЛСВ полісеманта *прамы засноўваюцца на прыметах ‘непасрэдная сувязь’ (прамая сувязь, прамы ўказанні), ‘шчырасць, праудзівасць’ (прамы і сумленны чалавек, прамы позірк блакітных вачэй), ‘прынцыпавасць’ (прамы адказ, прамы выклік)*. Другасны ЛСВ ад'ектыва *роўны звязаны з харктарыстыкай ураўнаважанага чалавека (роўны чалавек)*. Прыметнік *крывы, касы* з першаснымі значэннямі ‘выгнуты, з загібамі; размешчаны пад вуглом’ выяўляюць здольнасць фарміраваць негатыўна маркіраваныя другасныя ЛСВ, якія ўказываюць на іранічнасць, недружалюбнасць, пагардлівасць, што выяўляеца ў позірку, усмешцы (*крывая ўсмешка, касы погляд*).

Прыметнік *круты* ў яго другасным значэнні выражает такія якасці харктару чалавека, як жорсткасць, рашучасць (*круты нораў, круты харктар*).

**2. Тэмпературныя намінацыі.** Другасныя ЛСВ такіх найменняў развіваюцца па прадка-зальных формулах і мадэлях. Тэмпературны рэжым становіща прыметай, якая харктарызуе чалавека, яго ўнутраны стан, свядомасць, дзеянні, учынкі. Таму ад'ектывы, што называюць высокі тэмпературны стан, маюць станоўчую канатацыю, а ад'ектывы са значэннем нізкай тэмпературы – адмоўную канатацыю. *Гарачы* – гэта страсны, палкі, з глыбокімі пачуццямі (*гарачы прыхільнік, гарачае жаданне, гарачыя вочы, гарачае сэрца*). Праўда, *гарачы* – не заўсёды добры; *параўн. гарачы хлопец* ‘запальчывы, нястрыманы (хлопец)’, *пякучае слова* ‘з’едлівае, калючае, вос-трае (слова)’, *пякучая крыўда* ‘крыўда, якая вельмі востра, балюча перажываеца’. Крыху меншая ступень выяўлення эмоцыі і адносін да чалавека змяшчаеца ў сэнсавай структуры полісеманта *цёплы* ‘які вызначаеца душэўнай цеплынёй; ласкавы, добразычлівы; сардэчны’ (*цёплая ўсмешка, цёплае слова, цёплае сяброўства*).

Другасныя ЛСВ прыметніка *халодны* выражают пачуццё душэўнага холаду, страху, хвалявання (*халодны позірк*), адсутнасць запалу, пачуцця (*халодная каманда, халодны спакой, халодная мудрасць*), стрыманасць у праяўленні пачуццяў, раўнадушша, бясстраснасць (*халодныя адносіны*), нядобразычлівасць (*халодны позірк, халодны прыём*). Больш высокую градацыю ў перадачы пачуццяў выражает прыметнік *ледзяны* ‘пагардліва-халодны, знішчальны, халоднаабыкавы, абыйкавы’ (*ледзяны позірк, ледзяныя вочы, ледзяны выраз твару*). Прыйкладна тыя ж семы (але з выяўленнем меншай інтэнсіўнасці і квантытатыўнасці) вылучаюцца і ў прыметніка

халаднаваты ‘раўнадушны, бясстрасны’ (халаднаватая цікавасць, халаднаватыя адносіны).

**3. Густаторныя (смакавыя) прыметнікі.** Другасныя ЛСВ смакавых абазначэнняў адлюстроўваюць даволі шырокі дыяпазон ментальных, экзістэнцыйальных і псіхалагічных уласцівасці. Як правіла, салодкія смакавыя ўяўленні асачыруюцца са шчасцем, радасцю, асалодай, заможнасцю (салодкае жыццё, салодкі сон, салодкія трывогі, салодкія пацалункі), а горкі смак – з непрыемнасцю, горам, жыццёвымі цяжкасцямі (горкая доля, горкае жыццё, горкая дума, горкая вестка, горкі вонят). У сэнсавай структуре ад'ектыва *салодкі* актуалізуеца энантыя-семічныя ЛСВ, якія развіўся ў выніку абазначэння празмернай далікатнасці, ласкавасці, свайго рода ліслівасці, карыслівай дагодлівасці (*салодкая манера, салодкія абяцанні, салодкая мана, салодкія песні*). Другасныя ЛСВ прыметнікаў *кіслы, салёны, прэсны* харктарызуеца адмоўнай канатацыяй і ўказываюць на незадаволенасць, панурасць (*кіслы настрой, кіслая ўсмешка*), специфіку маўлення, яго рэзкасць, калючасць ці, наадварот, адсутнасць цікавасці, вастрыні (*салёнае слоўца, салёны анекдот, прэсныя жарты*).

**4. Кансістэнтныя прыметнікі.** У сферу ментальнасці ўключаюцца другасныя значэнні ад'ектываў *мяккі і цвёрды*, якія выражают анатанімічныя адносіны ў значэннях ‘стойкі, непахісны – няўстойлівы, хісткі, падвержаны ўплыву’: *цвёрдае рашиэнне, цвёрдая воля, мяккі харктар, мяккі чалавек*. Асобныя ЛСВ прыметніка *цвёрды, аб'яднаныя семамі ‘цвёрды’*, ‘непахісны’, арыентаваны ў сферу грамадскіх адносін і выражают пачуцця стабільнасць, надзейнасць, трываласць, грунтоўнасць (*цвёрдая ўлада, цвёрдая дысыцыпліна, цвёрдае абяцанне, цвёрдая ўпэўненасць, цвёрдыя веды*). Першасны ЛСВ прыметніка *чэрсты* ‘які страйціў свежасць, мяккасць, стаў цвёрдым’ рэгуляруна ўзнажаеца ў галіне-мэце ў другасным значэнні ‘нячулы, бяздушны’ (*чэрсты чалавек, чэрствая душа, чэрства слова, чэрсты позірк*). Такі ж кірунак метафарычнага развіцця назіраецца ў ад'ектывае *вялы* ‘які звяй (пра траву)’ → ‘пазбаўлены бадзёрасці, энергіі’ (*вялы настрой*).

**5. Каларатыўныя і люмінальныя прыметнікі.** Другасныя ЛСВ развіліся ў прыметнікаў *белы, чорны, светлы, цёмны, ясны, яркі, змрочны*, якія ў шэрагу выпадкаў могуць разглядацца ў якасці своеасаблівага семітычнага феномена, што акумулюе шматвяковыя вопыт жыцця чалавека і ўтрымлівае ўяўленні носьбітаў мовы пра этычныя нормы і паводзіны, псіхалагічны стан чалавека. Белыя адценні і колеры звычайна асачыруюцца з чысцінёй, святлом, святам, радасцю, дабром, шчасцем, чорныя і змрочныя колеры – з негатыўнымі сферамі жыцця чала-

века: светлая дружба, светлы розум, светлыя думкі, ясны розум, ясны доказ, яркі талент, цёмныя думкі, цёмны прытамін, змрочны настрой, змрочныя думкі, змрочныя прадчуванні.

**6. Гукавыя прыметнікі.** Сфера ментальнасці папоўнілі другасныя ЛСВ ад'ектываў глухі, шумны, гучны, арыентаваныя на выражэнне 'абыякавасці, адсутнасці спагадлівасці, чуласці' (чалавек, глухі да чужога болю; глухая ўзаемная непрыязнасць), 'кіпучасці, ажыўленасці' (шумныя спрэчкі, шумны поспех), 'папулярнасці, шырокай вядомасці' (гучная слава, гучнае імя).

**7. Прыметнікі іншых тэматычных групп.** Да-волі часта найменні розных фізічных якасцей, трывала замацаваныя за пэўнымі неадушаўлённымі аб'ектамі, а таксама станамі прыродных з'яў, ужываюцца для характеристыкі чалавека: *тупы* 'недастаткова завостраны' → 'разумова аблежаваны, няздольны, някемлівы', 'бяссэнсавы, які нічога не выказвае (пра погляд, твар і інш.)' (*тупы і аблежаваны чалавек, тупыя жарты, тупая служба, тупы позірк*); *востры* 'добра навостраны' → 'які выразна і моцна адчуваецца', 'дасціпны, з'едлівы' (*вострыя пачуцці, вострая цікавасць, востры розум, востры позірк, востры жарт*); *ядавіты* 'які здольны выклікаць атручэнне' → 'зласлівы, з'едлівы' (*ядавітая іронія, ядавіты позірк*); *колкі* 'калючы' → 'з'едлівы, злосны' (*колкія слова*); *пахмурны, хмурны* 'непагодлівы, змрочны, хмарны' → 'змрочны, невясёлы, пануры, бязрадасны' (*пахмурны настрой, пахмурная дзяўчына, хмурныя заплаканыя очы*); *туманны* 'ахутаны, засланы туманам' → 'незразумелы, няясны' (*туманныя разважанні, туманны позірк*).

Ацэнчныя ментальныя характеристыкі часам выводзяцца з першасных ЛСВ намінацый фізічных якасцей і станаў чалавека: *здаровы* 'які мае добрае здароўе' → 'разважлівы, разумны, правільны' (*здаровая крытыка, здаровы розум, здаровая ідэя*); *хворы* 'які хварэ' → 'ненатуральны, ненармальны, празмерны' (*хворае ўяўленне*); *цвярозы* 'які не ўжывае спіртнога' → 'разважлівы, сур'ёзны, якому не ўласцівы летуценасць, фантазёрства' (*цвярозыя думкі, цвярозы рэаліст*).

Сюды ж уключаюцца антанімічныя ад'ектывы *чысты* і *брудны*, другасная семантыка якіх размяркоўвае ЛСВ па дзвюх канататыўна процілеглых групах: *чысты* 'незабруджаны, незапэцканы' → 'высокамаральны, шчыры, сумленны, без брудных карыслівых думак і дзеянняў', 'узвышаны' (*чыстае сумленне, чистая рэпутацыя, чистыя імкненні, чистыя парыванні*); *брудны* 'нячысты, нямыты' → 'грубы, непрыстойны, агідны' (*брудныя думкі, брудныя плёткі, брудная справа, брудная душа, брудная роля*).

На перыферый ментальнага корпуса знаходзяцца некалькі складаных прыметнікаў, утвораных

ад назоўнікаў-саматызмаў галава, вуха, лоб, мазгі: галавасты 'з вялікай галавой' → 'разумны, здольны глыбока мысліць'; безгаловы 'пазбаўлены галавы' → 'з невялікім разумовымі здольнасцямі'. Ментальныя значэнні монасемантычных прыметнікаў цвердалобы 'вельмі ўпарты, тугі на разум' і мазгавіты 'разумны, кемлівы, разважлівы' прыводзяцца ў слоўніку як першасныя, невытворныя.

Невялікая колькасць другасных ментальных ад'ектываў носіць аказіянальныя характеристыкі і адносіцца да пэўнага ідяястылю таго ці іншага пісьменніка. Вытворныя ЛСВ падкрэсліваюць не менш важныя элементы сэнсавых структур прыметнікаў і пашыраюць іх дыстырыбутыўныя магчымасці, мяняюць тыпалогію кантэкставых акружэнняў лексічнай адзінкі: *палыновая туга* (М. Танк), *палынны жаль* (А. Куляшоў), *клапатлівы сум* (М. Танк), *нямая журба* (В. Быкаў), *бяздонная трывога* (У. Карапкевіч), *глухая бессардэчнасць* (У. Жылка), *горкая крыўда* (В. Адамчык), *скупое і чэрствае прызнанне* (М. Танк), *жалезнай воля* (Я. Купала), *сталёвая воля* (У. Жылка), *шалёная думка* (Я. Купала), *гарэзлівая думка* (А. Кулакоўскі), *агністы пагляд* (М. Багдановіч), *жоўтая, гітавая, нерухомая ўсмешка* (А. Паплаўскі), *агністы гнеў* (П. Панчанка), *лютая злосць* (В. Адамчык), *журботная мудрасць* (У. Арлоў), *самотны настрой* (У. Краўчанка). Такія метафоры за кошт нетрадыцыйных і нестандартных спалучэнняў дазваляюць выказаць прыхаваны, глыбінны сэнс уласцівасцей, непрыкметную і ледзь заўважную сувязь з іншымі найменніямі. У выніку частага і доўгага выкарыстання яны могуць пераходзіць у разрад узуальных.

Такім чынам, мнагазначныя ад'ектывы ў сваім другасным ментальным значэнні вылучаюцца ў асобную групу не толькі ў адносінах да іншых разрадаў слоў, але і на падставе крытэрыяў сістэмнасці і структурнасці мовы. Гэтая група выразна адлюстроўвае цесную сувязь найменніяў предметаў і з'яў аб'ектыўнай рэчаіснасці з найменніямі нефізічных і нематэрыяльных сутнасцей і тым самым дэманструе прынцып антрапацэнтрызму ў мове. Асноўнай крэйніцай матывацыі ментальных найменніяў выступаюць першасныя ЛСВ параметрычных, тэмпературных, густаторных, каларатыўных, люмінальных, гукавых і іншых ад'ектываў, якія ў працэсе метафорызацыі і метанімізацыі актуалізуюць прыметы 'ўнутраны стан чалавека', 'разумовыя здольнасці'. Другасная семантыка ад'ектываў у многім вызначаецца крэйніцай матывацыі, і пры пераходзе ў рэцыпіентную ментальную сферу захоўваюцца антанімічныя семы 'больш нормы', 'менш нормы' (*вялікі – малы, шырокі – вузкі, высокі – нізкі, гарачы – халодны, цвёрды – мяккі і інш.*). Аўтар ахвяруе ганарап на развіццё часопіса.